

**МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ
ФІЛАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
Кафедра тэарэтычнага і беларускага літаратуразнаўства**

КАСІЛОВІЧ
Яўгенія Дзмітрыеўна

**«СЛОВА НА АНТЫПАСХУ» КІРЫЛА ТУРАЎСКАГА:
БІБЛЕЙСКА-ХРЫСЦІЯНСКАЯ АСНОВА**

Дыпломная работа

Навуковы кіраўнік:
доктар філалагічных навук,
прафесар А. І. Бельскі

Дапушчана да абароны

«___» чэрвеня 2025 г.

Загадчык кафедры _____

кандыдат філалагічных навук, дацэнт Т. А. Марозава

Мінск, 2025

ЗМЕСТ

УВОДЗІНЫ.....	6
ГЛАВА 1. АГЛЯД ЛІТАРАТУРЫ ПА ТЭМЕ РАБОТЫ.....	8
ГЛАВА 2. БІБЛІЯ, ХРЫСЦІЯНСТВА І ВЫТОКІ БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ: АКТУАЛІЗАЦЫЯ ПРАБЛЕМЫ.....	17
ГЛАВА 3. БІБЛЕЙСКАЯ ПАРАДЫГМА Ё “СЛОВЕ НА АНТЫПАСХУ” КІРЫЛА ТУРАЎСКАГА.....	25
ГЛАВА 4. “СЛОВА НА АНТЫПАСХУ” КІРЫЛА ТУРАЎСКАГА Ё АСПЕКЦЕ СВЯШЧЭННАГА ПАДАННЯ.....	38
ЗАКЛЮЧЭННЕ.....	47
СПІС ВЫКАРЫСТАНАЙ ЛІТАРАТУРЫ.....	49

АНАТАЦЫЯ

Касіловіч Яўгенія Дзмітрыеўна
“Слова на Антыпасху” Кірыла Тураўскага:
біблейска-хрысціянская аснова

Аб’ём даследавання: 55 старонак, 67 крыніц.

Ключавыя словы: “Слова на Антыпасху”, “Слова на новую нядзелю і на апостала Фаму”, Біблія, Евангелле, Свяшчэннае Пісанне, Свяшчэннае Паданне, евангельскі тэкст, Кірыл Тураўскі, Іаан Залатавуст.

Аб’ект даследавання: тэкст “Слова на Антыпасху” Кірыла Тураўскага.

Мэта даследавання: асэнсаванне “Слова на Антыпасху” Кірыла Тураўскага ў аспекце біблейскага дыскурсу.

Метады даследавання: культурна-гістарычны, параўнальна-тыпалагічны, літаратуразнаўчы аналіз мастацкага тэксту, біяграфічны метады.

Атрыманыя вынікі і іх навізна: у даследаванні выяўлена глыбокая біблейска-хрысціянская аснова “Слова на Антыпасху” Кірыла Тураўскага, раскрываецца тэма веры праз вобраз апостала Фамы. Вызначаны сінтэз біблейскіх тэкстаў з духоўнымі традыцыямі красамоўства. Навізна працы заключаецца ў комплексным аналізе твора з улікам экзегетычнага і багаслоўскага кантэксту.

Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай работы: навуковыя палажэнні, змешчаныя ў дыпломнай працы, абгрунтаваны і аргументаваны. Метадалагічная база мае комплексны характар. Даследаванне праведзена з улікам дасягненняў беларускай і замежнай літаратуразнаўства па праблеме, што забяспечвае абгрунтаванасць высноў, сфармуляваных у дыпломнай працы.

Галіна магчымага практычнага выкарыстання: высновы і матэрыялы даследавання могуць быць выкарыстаны ў практыцы выкладання гісторыі беларускай літаратуры ва ўстановах вышэйшай і агульнай сярэдняй адукацыі, пры напісанні вучэбных дапаможнікаў і падручнікаў.

АННОТАЦИЯ

Касилович Евгения Дмитриевна
“Слово на Антипасху” Кирилла Туровского:
библейско-христианская основа

Объём исследования: 55 страниц, 67 источников.

Ключевые слова: “Слово на Антипасху”, “Слово на новое воскресение и на апостола Фому”, Библия, Евангелие, Священное Писание, Священное Предание, евангельский текст, Кирилл Туровский, Иоанн Златоуст.

Объект исследования: текст “Слово на Антипасху” Кирилла Туровского.

Цель исследования: осмысление “Слова на Антипасху” Кирилла Туровского в аспекте библейского дискурса.

Методы исследования: культурно-исторический, сравнительно-типологический, литературоведческий анализ художественного текста, биографический метод.

Полученные результаты и их новизна: в исследовании раскрывается глубокая библейско-христианская основа “Слова на Антипасху” Кирилла Туровского, раскрывается тема веры через образ апостола Фомы. Определяется синтез библейских текстов с духовными традициями красноречия. Новизна работы заключается в комплексном анализе произведения с учетом экзегетического и богословского контекста.

Достоверность результатов и выводов дипломной работы: научные положения, содержащиеся в дипломной работе, обоснованы и аргументированы. Методологическая база имеет комплексный характер. Исследование проведено с учетом достижений белорусского и зарубежного литературоведения, что обеспечивает обоснованность выводов, сформулированных в дипломной работе.

Область возможного практического применения: Выводы и материалы исследования могут быть использованы в практике преподавания истории белорусской литературы в учреждениях высшего и общего среднего образования, при написании учебных пособий и учебников.

ABSTRACT

Kasilovich Yauheniya Dzmitryeuna
“The Word on Anti-Easter” by Kiryl Turausky:
biblical-christian basis

The volume of the diploma work: 55 pages, 67 sources.

Keywords: “The Word on Anti-Easter”, “The Word on the new resurrection and on the Apostle Thomas”, Bible, Gospel, Holy Scripture, Holy Tradition, gospel text, Kiryl Turausky, Iaan Zalatavust.

The objects of research: text of “The Word on Anti-Easter” by Kiryl Turausky.

The purpose of the work: understanding the “The Word on Anti-Easter” by Kiryl Turausky in the context of biblical discourse.

The methods of research: cultural-historical, comparative-typological, literary analysis of a literary text, biographical methods.

The results of the work and their novelty. The study reveals the deep biblical-Christian basis of the “The Word on Anti-Easter” by Kiryl Turausky, reveals the theme of faith through the image of the Apostle Thomas. The synthesis of biblical texts with spiritual traditions of eloquence is determined. The novelty of the work lies in the comprehensive analysis of the work taking into account the exegetical and theological context.

Authenticity of the materials and results of the diploma work: the scientific provisions contained in the dissertation are substantiated and argued. The methodological base is comprehensive. The study was conducted taking into account the achievements of Belarusian and foreign literary studies on the problem, which ensures the validity of the conclusions formulated in the dissertation.

Recommendations on the usage: the findings and materials of the study can be used in the practice of teaching the history of Belarusian literature in institutions of higher and general secondary education, when writing teaching aids and textbooks.